

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра гражданского процесса и трудового права

Аннотация к дипломной работе

МЕДИАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ЛАШИНА

Дарья Александровна

**Научный руководитель
Романова О.Н.**

2017

РЕФЕРАТ

Объём работы: 79 страниц, 75 источников, 4 приложения.

Ключевые слова: АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, МЕДИАЦИЯ, ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ, МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, МЕДИАТОР.

Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в процессе развития и применения института медиации в Республике Беларусь.

Предмет: нормы законодательства, в том числе гражданского процессуального и хозяйственного процессуального, регулирующие применение медиации в Республике Беларусь, а также история становления института медиации в Республике Беларусь, доктринальные источники, правоприменительная практика.

Цель работы: анализ научного понимания института медиации, всестороннее исследование и изучение названного правового института, определение эффективности применения института медиации в Республике Беларусь, порядок и условия применения института медиации по законодательству Республики Беларусь, совершенствование действующего законодательства и правоприменительной практики.

Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, исторический, анализ и другие) и специальные юридические методы (сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический и другие).

Научная новизна исследования: в дипломной работе предпринята попытка изучить особенности применения института медиации в Республике Беларусь и его правовое регулирование. В результате были сформированы предложения по совершенствованию законодательства Республики Беларусь. Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы в правотворческой деятельности и в дальнейших научных исследованиях.

Дипломная работа является самостоятельно выполненным исследованием.

РЭФЕРАТ

Аб'ём працы: 79 старонак, 75 крыніц, 4 дадаткі.

Ключавыя словы: АЛЬТЭРНАТЫЎНАЕ ВЫРАШЭННЕ СПРЭЧАК, МЕДЫЯЦЫЯ, ПРЫНЦЫПЫ МЕДЫЯЦЫІ, МЕДЫЯЦЫЙНАЕ ПАГАДНЕННЕ, МЕДЫЯТАР.

Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія складваюцца падчас развіцця і ўжывання інстытута медыяцыі ў Рэспубліцы Беларусь.

Прадмет: нормы заканадаўства, у тым ліку грамадзянскага працэсуальнага і гаспадарчага працэсуальнага, якія рэгулююць ужыванне медыяцыі ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама гісторыя станаўлення інстытута медыяцыі ў Рэспубліцы Беларусь, дактрынальныя крыніцы, праваўжывальная практыка.

Мэта працы: аналіз навуковага разумення інстытута медыяцыі, усебаковае даследаванне і вывучэнне названага прававога інстытута, вызначэнне эфектыўнасці ўжывання інстытута медыяцыі ў Рэспубліцы Беларусь, парадак і ўмовы ўжывання інстытута медыяцыі па заканадаўстве Рэспубліцы Беларусь, ўдасканаленне дзейнага заканадаўства і праваўжывальнай практыкі.

Метадалогія даследавання: агульнанавуковыя метады (дыялектычны, гістарычны, аналіз і іншыя) і спецыяльныя юрыдычныя метады (параўнальна-прававой, фармальна-юрыдычны, статыстычны і іншыя).

Навуковая навізна даследавання: у дыпломнай працы зроблена спроба вывучыць асаблівасці прымянення інстытута медыяцыі ў Рэспубліцы Беларусь і яго прававое рэгуляванне. У выніку былі сфарміраваны прапановы па ўдасканаленні заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Атрыманыя падчас даследаванняў высновы могуць быць выкарыстаны ў праватворчай дзейнасці і ў далейшых навуковых даследаваннях.

Дыпломная праца з'яўляецца самастойна выкананым даследаваннем.